

# Новы ўзровень супрацоўніцтва

Філіял кафедры юрыспрудэнцыі МДУ імя А.А.Куляшова адкрыўся на базе ўпраўлення Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Магілёўскай вобласці.

**М**ДУ даўно ідзе па шляху максімальнага нападзення адукацыйнага працэсу элементамі практыка-арыентаванай накіраванасці. Стварэнне філіяла кафедры юрыспрудэнцыі стала вынікам плённага супрацоўніцтва ўніверсітэта і рэгія-

нальнага ўпраўлення Следчага камітэта.

— Следчы камітэт з'яўляецца арганізацыяй — заказчыкам кадрў па падрыхтоўцы спецыялістаў юрыдычнага профілю. Студэнты праходзяць у гэтым праваахоўным органе практыку. Зараз узаемадзеянне будзе ажыццяўляцца на больш паглыбленым узроўні. Плануецца праводзіць на базе СК розныя вучэбныя заняткі з выкарыстаннем найноўшага абсталявання, крыміналістычнай тэхнікі. Навучанне будзе праводзіцца спецыялістамі-прафесіяналамі, што зробіць яго больш якасным і эфектыўным, максімальна наблі-

м Следственнаго комитета Республики Беларусь по Могилёвской области



жаным да рэальнай практычнай дзейнасці, — сказала загадчык кафедры юрыспрудэнцыі Наталля Панцялеева.

Па яе словах, супрацоўніцтва таксама будзе садзейнічаць развіццю навуковага складніка. Плануецца арганізоўваць рэгулярныя сумесныя навукова-даследчыя мерапрыемствы, што паспрыяе

павышэнню прафесійнага ўзроўню выкладчыкаў.

— Юрыспрудэнцыя ўвесь час мянецца, заканадаўства дапаўняецца, уводзяцца новыя метадыкі, новая тэхніка. У сувязі з гэтым бесперапыннае ўзаемадзеянне тэарэтыкаў і практыкаў мае асаблівую значнасць, — паведаміла Наталля Віктараўна.

Адкрыццё філіяла кафедры прайшло ва ўрачыстай абстаноўцы. Адапаведны мемарандум падпісалі рэктар МДУ імя А.А.Куляшова Дзяніс Дук і генерал-майор юстыцыі начальнік упраўлення Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Магілёўскай вобласці Уладзімір Шалухін (на здымку).

Дарэчы, сёння на кафедры юрыспрудэнцыі навучаюцца амаль 1000 студэнтаў. Тут выкладаюць увесь спектр дысцыплін, якія неабходны для атрымання спецыяльнасці "Правазнаўства". Стварэнне філіяла кафедры дасць магчымасць узбагаціць адукацыйны працэс. Выпускнікі будуць гатовымі спецыялістамі, здольнымі ўключыцца ў работу ўжо з моманту працаўладкавання, і ў поўнай ступені будуць усведамляць, што значыць стаяць на варце законнасці і правапарадку.

Ганна СІНЬКЕВІЧ.  
magileu@nastgaz.by  
Фота аўтара.